

# проза

проза

## Сакрат Яновіч



...усенъка выглядала  
на провады жывых на могілкі...

## Прыход немцаў

Немцы зьявіліся ў нашым мястэчку ў адзін полу-  
дзень перадлета сорак першага. На іх маторах з лод-  
камі тырчлі кулямёты. Запыніліся пад званынцай  
касьцёлу, ад Старадворскага завулку. Бачыў тое  
Франак-Высалапень, сълепацеюочы на ўсходах забя-  
гайлаўкі Вырвіклак-Рагальскага. Да разявы даляцеў  
ад нямчугі ва ўсеўзбраенны харкат: «Ком!!»,  
памятаны яшчэ з палону арміі Самсонава ў  
пятнаццатым; рота, у якой служыў тады  
Высалапень, дапала да азадкаў мазурак у пагорках  
азёраў (саладзістых ад акуратнасці ў фартушках).

— Komm polnisch! — цяпер вараг да Высалапеня.  
— Polen kaput!

— Jawohl! — так яму Франак.

— Deutsch sprechen?

— Ja!

— Gut.

— Ja, Hauptmann.

— Alles gut, — стаў дапытвацца, дзе тут яму рэстаран. — Restaurant nein Jude! Verstehen?

— Jawohl! Verstehen! Herr Hauptmann, komm nach Restaurant polnische, — і накіраваў нямецкага хама да польскага пана; Вырвілак-Рагальскі выбег з пекнаю жонкаю і з паклонамі.

— Trauen lassen Frau? — па-курвельску пацікавіўся лялечкай. — Хорош любоф! Красіф бл...! Браво!!

Капітан пажадаў, каб Вырвілак-Рагальчыха сервіравала яму абед у салоне, які быў закончаны філіжанкай кавы і каньяком. Прылізаўшы далоняй свой чуб перад венецянскім люстрам у перадпакоі, капітан выйшаў на балкон, каб даць каманду meine Soldaten, што расьселіся жэрці кансервы: назганяць габрэяў пад помнік Сталіну на плошчы.

Калі так сталася, ужо ў дэсерт сышоў ён уніз і выхапіў з рук драмаўшага на фурманцы абарыгена пугу з вузельчыкамі на доўгім рамяні. Габрэі з кепалам закалыхаліся ад здогаду: імкліва выпраглі каня, закінулі хамут Сталіну на шыю, а лейцы засупонілі на грудзях Бацькі нарадаў. На казацкі рытм раз-два-тры пакацілі аграмадзіну на брук і павалаклі на рэчку. Немец падбег да іх і стаў лупцаваць неўпад:

— Snell, snell, snell!!!

Салдатня з аўтаматамі на грудзях рагатала; некаторыя паздымалі шлемы, бо дапякала сонца. У небе паловы сорак першага сьпявалі жайрукі. На гасцінцы капцілі падбітыя танкі, што адступалі за Нёман. Несла духоцьцем гарэлага мяса; танкісты ня выратаваліся ніжнімі люкамі. Выбухала амуніцыя.

Пад восень паліцаі апланавалі гета паміж Касцельнай і Царкоўнай — з чатырма бажніцамі. Пакуль што не было партызанаў, габрэі ня мелі да каго ўцякаць. Нават у бабіна лета сорак другога, калі немцы закамандавалі вызывы ў канцлагеры. На чыгуначнай станцыі заганялі габрэяў у таварныя вагоны.

Былы бурмістр, якога саветы не пасьпелі забраць, на «белая мяdzьведзі», прыслаў брычку равіну і яго радзіне. Да стойны стары сказаў разъвітальнае слова, даўжэй па-беларуску, чым па-польску, каб добра зразумелі гойкі і гоі, што натоўпіліся:

— Дзве тысячи гадоў будзе, калі мы замучылі Хрыста, і няма нам спакою і прабачэння... Мы асуджаныя на пагібель... Пакорліва прымаем Суд Божы...

Бурмістраў парабак Сяргей Анісімовіч запрог жарабца чорнай масыці. Дапамагаў яму Франак-Высалапень, прыгаворваючы:

— Ціха-циха, stille-stille...

Абодва, трymаючы за вуздэчку зывера, бы ганаровы канвой, рушылі першымі, а за імі цэлы абоз. Ніхто ня плакаў — габрэяк у гнаяўках не гевалцілі, гойкі на тратуарыках ня божкалі, не галасілі, хоць усенька выглядала на провады жывых на могілкі. Ніхто з нашых не асьмеліўся ступіць съследам; мацяркі трymалі дзяцей ля прыпolaў.

Мястэчка не разыходзілася яшчэ і тады, калі небакрай апусьцеў і заеўся марусіць пасльяніўны дожджык. У той вечар ня чулася ад хатаў галасоў; вылі сабакі, і дзіка мяўкалі пакінутыя каты.

*Лістапад-снегісань 2006.*

